



*«Любая нация — бесценный алмаз:
У багачи грани — самабытная культура,
Дзе адкрываецца асалодаю для вачэй
Хунавы свет традыцыйнага касцюма»*

© 2017 АНО «Народны стиль».

Паважаныя калегі !

Пра нас.

С 2017 года аўтаномная некамерцыйная арганізацыя аўтаномная некамерцыйная арганізацыя «Творчая майстэрня міжнацыянальнай культуры і мастацтва «Народны стиль» працуе па кірунку развіцця міжнацыянальнага супрацоўніцтва, захавання і абароны самабытнасці і моў народаў Расійскай Федэрацыі.

Статыстычныя паказчыкі дзейнасці.

- Рэалізавалі 5 праектаў;
- Пабывалі ў 25 гарадах Расійскай Федэрацыі і за мяжой;
- Больш за 22 партнёраў па ўсёй Расійскай Федэрацыі;
- Сабралі калекцыю з 73 нацыянальных касцюмаў;
- Наведвальнікамі мерапрыемстваў сталі больш за 6 000 гасцей;
- Прагляды матэрыялаў у сацыяльных сетках склалі больш за 300 000 тысяч.

Культурна-асветніцкая спадчына арганізацыі ўключае ў сябе вопыт экспанавання калекцыі стылізаваных нацыянальных касцюмаў у гарадах Расіі і замежных краінах, унікальны цыкл лекцый і інтэрактыўных заняткаў для дзяцей і моладзі «даступная міжкультурная асяроддзе», серыю інтэлектуальных гульняў па міжнацыянальнай культуры і мастацтву народаў Расіі для дзяцей і падлеткаў «Этна-ТУР», практыку правядзення мерапрыемстваў па тэмах міжнацыянальнага адзінства народаў Расіі.

Мы прапануем.

- Выставы нацыянальных касцюмаў народаў Расійскай Федэрацыі;
- Фестывалі і конкурсы;
- Кангрэсы і канферэнцыі;
- Майстар-класы;
- Інтэрактыўныя лекцыі;
- Ацэнка сістэмы якасці дзейнасці некамерцыйных арганізацый;
- Падрыхтоўка і кіраванне сацыяльных сетак;
- Экспертна-кансультацыйная дзейнасць (праектаванне);
- Этнакультурны каляндар «Народны стыль»;
- Інфармацыйны Веснік «Народны стыль»;
- Культурна-асветніцкія ролікі;
- Інтэлектуальныя гульні па міжнацыянальнай культуры і мастацтву народаў Расіі для дзяцей, падлеткаў, студэнтаў і моладзі «Этна-ТУР»;
- Супрацоўніцтва.

«Народны стыль» паспяхова супрацоўнічае з арганізацыямі і майстрамі па пашыве нацыянальнага адзення рэгіянальнага, усерасійскага і міжнароднага ўзроўню. Улічваючы вялікі ўклад у этнакультурнае развіццё народаў Расіі і ўмацаванне адзінства расійскай нацыі аўтаномная некамерцыйная арганізацыя «Народны стыль» неаднаразова ўдастоена грантавай падтрымкі фонду прэзідэнцкіх грантаў на рэалізацыю сацыяльна значных праектаў.

Кантактная інфармацыя.

- Адрас: горад Уладзімір Уладзімірская вобласць Расійская Федэрацыя
- Тэл: 8 (915) 799-67-94
- Эл. пошта: nstyle33@yandex.ru
- Website: www.narodstyle33.ru
- VKontakte: <https://vk.com/narodstyle33>
- Facebook: <https://www.facebook.com/narodstyle33>
- Instagram: <https://www.instagram.com/narodstyle33>
- ОК: <https://ok.ru/narodstyle33>
- YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCT8hKI5OSrmNVI2QuPeVCHA>

народныстиль33#narodstyle33

© 2017 АНО «Народны стыль».

Усе правы абаронены. All rights reserved. Для любой аўдыторыі глядачоў (0+)